

В.М.Босак, дацэнт, кандыдат сельскагаспадарчых навук

НДДП "Інстытут глебазнаўства і аграхімії"

УДК 631.8:633.1:631.445.2

Уплыў працяглага прымяне́ння ўгнаення́ ў збожжавы́м севазваро́це на баланс элемента́ў жы́лени́я і іх дына́міку ў дзярно-падзолістай лёгкасуглінкавай глебе

Среднегодовое применение азотных удобрений $N_{62,90}$ на фоне 16 т/га навоза и $P_{60}K_{104}$ на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве формировало продуктивность зернового севооборота картофель – ячмень – овес – горох–овсяная смесь – озимая пшеница на уровне 76-80 ц/га к. ед. при максимальных показателях агрономической, энергетической и экономической эффективности. При этом был обеспечен благоприятный баланс азота и положительный баланс фосфора и калия.

На хорошо окультуренных почвах с высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия дозы минеральных фосфорных и калийных удобрений целесообразно вносить из расчета 100% интенсивности их баланса.

Эфекты ўнае прымяне́нне ўгнаення́ з'яўляецца адной з галоўных задач земляробства. Навукова распрацаваная сістэма ўгнаення павінна забяспечваць высокую ўраджайнасць сельскагаспадарчых культур пры добрых паказчыках якасці прадукцыі, захаванне і дыферэн-

The average annual application of nitrogen fertilizers $N_{62,90}$ on the background of 16 t/ha of manure and $P_{60}K_{104}$ on sody-podzolic light loamy soils ensures the productivity of the grain crop rotations (potatoes – barley - oats-pea mixture – winter wheat) at the level of 7,6-8,0 t/ha per unit with maximum agronomic, energetic and economic efficiency. It also ensures good balance of nitrogen and positive balance of phosphorous and potassium.

On soils with the high content of mobile forms of phosphorous and potassium it is advisable to apply mineral phosphorous and potassium fertilizers on the basis of 100% intensity of their balance.

цираванае павелічэнне ўраджавасці глебы пры адпаведнасці нарматывам экалагічнай бяспекі аховы і навакольнага асяроддзя.

У сельскай гаспадарцы Рэспублікі Беларусь прымяне́нне ўгнаення́ дасягнула значных паказчыкаў. Узровень

прымянення ў 1986–1990 гг. на ворных землях (перыяд максімальнага ўжывання сродкаў хімічнага) аргахімічных утнаенняў склаў 14,4 т/га, мінеральныя — 259 кг/га NPK, што забяспечыла 56% ураджаю. Інтэнсіўнае выкарыстанне ўтнаенняў дазволіла значна павялічыць аргахімічныя паказчыкі глебавай урадлівасці. Так, за перыяд з 1970 па 1998 г. сярэднія ўзважанае ўтрыманне рухомага фосфару на ворных глебах узрасло з 77 да 188, калю — з 67 да 175 мг/кг глебы, гумусу — з 1,70 да 2,27%, а колькасць кіслых глебаў з pH_{KCl} меней 5,0 паменшылася з 66,8 да 7,3%. На сучасны момант 58,1% ворыша мае ўтрыманне рухомага фосфару болей 150 мг/кг (23,9% > 250 мг/кг), 33,3% — болей 200 мг/кг рухомага калю, 62,5% — болей 2,0% гумусу, 81,2% — pH_{KCl} болей 5,5, што адпавядае аптымальным параметрам аргахімічных паказчыкаў урадлівасці глебы [1, 2].

Узровень прымянення ўтнаенняў у севазваротах, забяспечваючы іх аптымальную прадукцыйнасць і спрыяльны баланс элементаў жыўлення, з'яўляецца важным норматыўным матэрыялам пры распрацоўцы мерапрыемстваў па захаванні і павелічэнню ўрадлівасці глебы. На добраакультуранных глебах з высокім утрыманнем рухомых фосфару і калю значную ролю маюць азотныя ўтнаені [1, 7, 8, 9].

Даследаванні па вывучэнню ўплыву працяглага прымянення ўтнаенняў на баланс элементаў жыўлення і іх дынаміку праводзіліся на працягу 1991–1997 гг. у збожжавым севазвароце (бульба – ячмень – авёс – гароха-аўсяная сумесь – азімая пшаніца) у працяглым палявым доследзе ў з/б “Курасоўшчына” Мінскага раёна на добраакультурнай дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебе, якая развіваецца на магутным лёсападобным суплінку. Аргахімічныя ўласцівасці ворнага гарызонта даследуемай глебы характарызаваліся наступнымі паказчыкамі: pH_{KCl} 5,9–6,0, утрыманне P_2O_5 (0,2 n HCl, па Кірса-

наву) — 280–311 мг/кг, K_2O (0,2 n HCl, па Кірсанаву) — 225–266 мг/кг глебы, гумусу — 1,7–1,8%, агульнага азоту — 0,11–0,13%. Схема доследу прадугледжвала разавае і дробнае ўніясненне розных доз азотных утнаенняў на фоне РК на плануемы ўрадлікі 16 т/га саломістага гною буйной рагатай жывёлы, які ўносілі пад бульбу (60 т/га) і ў занятым папары пад гароха-аўсяную сумесь (20 т/га — з разліку яго дзеяння і паслядзяення на азімую пшаніцу).

У цэлым за гады даследаванняў найбольш значны ўплыву на прадукцыйнасць збожжавага севазвароту аказаў азотны ўтнаені. Штогадовае выкарыстанне N_{62-118} забяспечыла прадукцыйнасць 76–80 ц/га к. адз. пры прыбайды адунісенні азоту 16,5–20,1 ц/га к. адз. (табл. 1).

Прымяненне N_{34} забяспечвала меншую прадукцыйнасць культур севазвароту (прыбайдка 10,9 ц/га к. адз.), аднак аплата 1 кг азоту, як і энергааддача яго прымянення быў максімальнымі — адпаведна 32,1 к. адз. і 1,59 адз. [3]. Акупаемасць 1 кг азоту пры N_{62} была некалькі меншай і склада 27,4 к. адз., энергааддача — 1,46 адз., аднак энергааддача поўнага мінеральнага ўтнаення на гэтым варыянце была максімальная — 1,32 адз. пры акупаемасці 1 кг NPK 9,8 к. адз.

Павелічэнне доз азоту да N_{90} некалькі зменшила паказчыкі акупаемасці і энергетычнай эфектыўнасці, але забяспечыла максімальны чисты даход і рэнтабельнасць ад ўніяснення мінеральных утнаенняў — адпаведна 106 \$/га і 149%. Найбольшы выгад сырога бялку за севазварот атрыманы таксама пры дробным уніясненні N_{90} — 6,6 ц/га. Пры гэтым аплата бялком як азотнага, так і поўнага мінеральнага ўтнаення таксама была максімальной — адпаведна 2,7 і 1,1 кг. Разавае і дробнае ўніясненне N_{118} не спрыяла павелічэнню прадукцыйнасці збожжавага севазвароту і было энергетычна немэтазгодным.

Эфектыўным аргахімічным прыёмам пры вырошчванні культур збожжавага севазвароту з'яўлялася выка-

Таблица 1. Эфектыўнасць мінеральных утнаенняў у збожжавым севазвароце на дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебе

Варыянт	Севазварот, ц/га к. адз.	Прыбайдка, ц/га к. адз.	Збор бялку, ц/га	Аплата, к. адз.		Энергааддача, адз.		Эканамічная эфектыўнасць	
				кг N	кг NPK	N	NPK	чисты даход, \$/га	рэнтабельнасць, %
Кантроль	45,0	-	3,0						
Гной, 16 т/га	54,5	-	3,8	-	-	-	-	-	-
$P_{60}K_{104}$	59,7	-	4,2	-	-	-	0,99	6,7	23
$N_{34}P_{60}K_{104}$	70,6	10,9	5,1	32,1	8,1	1,59	0,96	62,0	122
$N_{62}P_{60}K_{104}$	76,7	17,0	5,7	27,4	9,8	1,46	1,32	92,1	145
$N_{62}P_{60}K_{104}$	76,2	16,5	5,8	26,6	9,6	1,43	1,30	89,4	143
$N_{90}P_{60}K_{104}$	78,0	18,3	6,4	20,3	9,3	1,21	1,16	96,3	141
$N_{90}P_{60}K_{104}$	79,8	20,1	6,6	22,3	10,0	1,29	1,22	106,0	149
$N_{118}P_{60}K_{104}$	78,0	18,3	6,5	15,5	8,3	0,99	1,01	93,4	131
$N_{118}P_{60}K_{104}$	77,0	17,3	6,4	14,7	8,0	0,97	0,98	88,0	127
HCP ₀₅	1,9								

Заўвага. * — дробнае ўніясненне азотных утнаенняў

Таблица 2. Сярэднегадавы баланс элементаў жыўлення ў пяціпольным збожжавым севазвароце на дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебе

Варыянт	Азот		Фосфар		Калій	
	Баланс, ±	ІБ*, %	Баланс, ±	ІБ, %	Баланс, ±	ІБ, %
Без угнаення	-34	60	-29	5	-46	54
Гной, 16 т/га	+14	112	+15	116	+30	124
P ₆₀ K ₁₀₄	+10	108	+62	275	+116	177
N ₃₄ P ₆₀ K ₁₀₄	+19	112	+56	221	+94	153
N ₆₂ P ₆₀ K ₁₀₄	+26	115	+53	204	+77	139
N ₆₂ (дробна)P ₆₀ K ₁₀₄	+26	115	+53	206	+74	137
N ₉₀ P ₆₀ K ₁₀₄	+35	117	+51	196	+59	127
N ₉₀ (дробна)P ₆₀ K ₁₀₄	+29	114	+50	194	+49	122
N ₁₁₈ P ₆₀ K ₁₀₄	+49	123	+51	198	+50	122
N ₁₁₈ (дробна)P ₆₀ K ₁₀₄	+51	124	+51	198	+51	123

Заўвага. * — ІБ — інтэнсіўнасць балансу

рыстанне арганічных угнаенняў. Дзеянне і паслядзяенне саломістага гною буйной рагатай жывёлы (за севазварот 80 т/га, сярэднегадавая нагрузкa 16 т/га) забяспечыла дадатковы збор 9,5 ц/га к. адз. Аплаты 1 т гною склада пры гэтым 59,4 к. адз., а энергааддача ад яго прымяенення — 1,99 адз.

Штогадовае прымяенение фосфарных і калійных угнаенняў у дозах P₆₀K₁₀₄ на фоне 16 т/га гною забяспечыла прыбаўку прадукцыінасці збожжавага севазвароту 5,2 к. адз., аднак харктарызавалася невысокімі энергетычнымі паказчыкамі іх выкарыстання. Да таго ж, унясненне фосфарных і калійных угнаенняў забяспечыла высокастаноўчы баланс гэтых элементаў — інтэнсіўнасць балансу фосфару складае каля 200%, калію — 130%, што для добраакультуранных глебаў з высокімі паказчыкамі ўтрымання рухомых формаў фосфару і калію з'яўлялася прамерным (табл. 2).

Прымяненне даследуемых доз фосфару і калію на фоне 16 т/га гною прывяло таксама да далейшага наза-

паўшвання рухомых формаў гэтых элементаў у ворным гарызонце — адпаведна 53-83 і 27-67 мг/кг за ратацый пяціпольнага севазвароту (табл. 3). Пры гэтым павелічэнне ўтрымання рухомага фосфару ў ворным гарызонце назіралася нават на контрольным варыянце з адмоўным яго балансам.

Аб дадзенай заканамернасці гаворыць шраг айчынных і замежных даследчыкаў, якія адзначаюць павелічэнне ўтрымання рухомага фосфару ў глебе з ростам яе акультуранасці [4], а таксама здольнасцю пры гэтым да пераходу цяжкарастваральных фасфатаў у больш даступныя іх формы [5, 10, 11, 12]. Дэтальны аналіз фосфарнага рэжыму ворнага гарызонту пацвердзіў гэтыя меркаванні (табл. 4). На варыянце з адмоўным балансам фосфару пры павелічэнні ўтрымання лёгкарастваральных (0,5 н CH₃COOH — па Чырыкаву) і рухомых (0,2 н HCl — па Кірсанаву) фасфатаў за ратацый збожжавага севазвароту адбылося зніжэнне ўтрымання цяжкарастваральных фасфатаў (0,5 н HCl — па Чырыкаву). Колькасць водара-

Таблица 3. Упльг ё сістэмы ўгнаення на дынаміку аграфічных уласцівасцей ворнага гарызонту дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебы ў збожжавым севазвароце

Варыянт	рН _{KCl}		P ₂ O ₅ , мг/кг		K ₂ O, мг/кг		Гумус, %	
	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997
Кантроль	6,0	6,0	244	289	158	147	1,6	1,5
Гной, 80 т/га	6,0	6,0	262	314	200	206	1,7	1,7
P ₃₀₀ K ₅₂₀	6,0	6,0	290	357	266	317	1,8	1,8
N ₁₇₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,9	280	356	251	311	1,8	1,8
N ₃₁₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,9	286	369	244	309	1,8	1,8
N ₃₁₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,9	311	381	240	291	1,7	1,7
N ₄₅₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,9	289	354	225	274	1,8	1,8
N ₄₅₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,8	293	347	238	265	1,8	1,8
N ₅₉₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,7	292	363	234	282	1,8	1,8
N ₅₉₀ P ₃₀₀ K ₅₂₀	5,9	5,8	288	341	233	274	1,8	1,8

Заўвага. * — дробнае ўнясненне азотных угнаенняў

Таблица 4. Фасфатны рэжым ворнага гарызонту дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебы ў збожжавам севазвароце

Варыянт	Формы фосфару ў ворным гарызонце, мг/кг глебы							
	водарастваральны 0,03 н K_2SO_4		лёгкарастваральны 0,5 н CH_3COOH		рухомы 0,2 н HCl		чяжкарастваральны 0,5 н HCl	
	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997
Кантроль	3,7	3,7	134	144	244	289	631	608
Гной, 80 т/га	3,9	4,4	134	158	262	314	662	768
$P_{300}K_{520}$	5,2	5,9	156	176	290	357	713	732
$N_{170}P_{300}K_{520}$	5,3	6,3	160	183	280	356	682	745
$N_{310}P_{300}K_{520}$	5,6	6,6	172	210	286	369	694	748
$N_{310}P_{300}K_{520}$	5,1	6,2	178	202	311	381	659	716
$N_{450}P_{300}K_{520}$	4,9	5,9	159	171	289	354	660	772
$N_{450}P_{300}K_{520}$	4,9	6,3	161	182	293	347	656	742
$N_{590}P_{300}K_{520}$	5,1	6,2	173	195	292	363	635	731
$N_{590}P_{300}K_{520}$	4,8	6,1	169	184	288	341	630	694

стваральных фасфатаў (0,03 н K_2SO_4 — па Карпінска-му-Заміцінай) пры гэтым не змянілася. На варыянтах з прымяненнем арганічных і мінеральных угнаенняў на-зіралася назапашванне ўсіх форм фасфатаў у ворным гарызонце, у тым ліку і чяжкарастваральных. Агульнае ўтрыманне фосфару па Хейфец у даследуемай глебе знаходзілася ў межах 1045-1119 мг/кг.

Выключэнне з сістэмы ўгнаення мінеральнага калію прывяло да адмоўнага балансу гэтага элемента за ратацію збожжавага севазвароту, а таксама да памян-шніння ўтрымання формаў калію ў ворным гарызонце (водных — па Аляксандраву, рухомых (0,2 н HCl) — па Кісанаву, абменных (1 н CH_3COONH_4) — па Масла-вай, неабменных (2 н HCl) — па Пчолкіну) (табл. 5). Выкарystанне ў севазвароце толькі арганічных угнаенняў (80 т/га саломістага гною буйной рагатай жывёлы, іш 16 т/га сярэднегадавога прымянення), пры некаторым павелічэнні даступных формаў калію, зменшила ўтрыманне неабменнага калію. Поўная аргана-міне-ральная сістэма ўгнаення садзейнічала назапашванню (на варыянтах с невысокай прадукцыйнасцю і вына-сам калію ўраджае) ўсіх формаў калію; на варыян-

тах з максімальнай прадукцыйнасцю севазвароту, пры павелічэнні ўтрымання даступных формаў калію, коль-касць неабменнага калію практычна не змянілася.

Спрыяльны баланс азоту ў збожжавым севазвароце забяспечваўся пры ўнісенні N_{34-90} . Павелічэнне азотнай нагрузкі да N_{118} павялічвала інтэнсіў-насць балансу азоту да 123-124%, што сведчыць аб непрадукцыйным выкарystанні азоту ўгнаенняў і можа аказваць негатыўны ўплыв на навакольнае асяроддзе [6].

Даследуемая сістэма ўгнаенняў не аказала вызна-чанага ўплыву на дынаміку ўтрымання гумусу ў вор-ном гарызонце і змяненне кіслотнасці глебы.

Выводы

Сярэднегадавое выкарystанне азотных угнаенняў N_{62-90} на фоне 16 т/га гною і $P_{60}K_{104}$ на дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебе забяспечыла прадукцыйнасць збожжавага севазвароту бульба — ячмень — авёс — гароха-аўсяная сумесь — азімая пшаніца на ўроўні 76-80 ц/га к. адз. пры максімальных паказчыках агранамічнай, энергетычнай і эканамічнай эфектыўнасці. Пры гэ-

Таблица 5. Калійны рэжым ворнага гарызонту дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай глебы ў збожжавам севазвароце

Варыянт	Формы калію ў ворным гарызонце, мг/кг глебы							
	водны H_2O		рухомы 0,2 н HCl		абменны 1 н CH_3COONH_4		неабменны 2 н HCl	
	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997	1990-1992	1995-1997
Кантроль	27	23	158	147	170	163	290	271
Гной, 80 т/га	42	41	200	206	202	227	289	256
$P_{300}K_{520}$	65	68	266	317	258	332	291	314
$N_{170}P_{300}K_{520}$	58	65	251	311	249	328	296	302
$N_{310}P_{300}K_{520}$	57	64	244	309	244	324	322	342
$N_{310}P_{300}K_{520}$	57	59	240	291	247	319	317	326
$N_{450}P_{300}K_{520}$	54	54	225	274	232	307	319	314
$N_{450}P_{300}K_{520}$	53	52	238	265	234	296	307	305
$N_{590}P_{300}K_{520}$	52	54	234	282	228	303	295	298
$N_{590}P_{300}K_{520}$	50	52	233	274	224	296	273	278

тым назіраўся спрыяльны баланс азоту і становучы баланс фосфару і калію.

На добраакультурных дзярнова-падзолістых лёгкасуглинковых глебах з высокім утрыманнем рухомых формаў фосфару і калію дозы мінеральных фосфарных і калійных угнаженняў, для захавання ўрадлівасці глебы і павелічэння эфектунасці выкарыстання, мэтазгодна ўносіць з разліку 100% інтэнсіўнасці іх балансу.

Літаратура

1. Богдэвіч І.М. Агрохіміческія патія павышэння плодородія дерново-подзолістых почв: Дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.04 / БелНІІПА. – Мінск, 1993. – 73 с.
2. Богдэвіч І.М., Баращенко В.В., Очковская Л.В. Дынаміка агрохіміческіх свойстваў паходных почв Рэспублікі Беларусь // Пачвенные исследования и применение удобрений. – Мінск, БелНІІПА, 1999. – Вып. 25. – С. 3-16.
3. Васілюк Г.В., Богдэвіч І.М., Клебановіч Н.В. Методика определения энергетической эффективности применения минеральных, органических и известковых удобрений. – Мінск, БелНІІПА, 1996. – 52 с.
4. Вильдфуш И.Р., Цыганов А.Р., Лапа В.В. Фосфор в почвах и земледелии Беларуси. – Мінск: Хата, 1999. – 196 с.
5. Кобзаренко В.И. Изучение ресурсов фосфора и калия дерново-подзолистой почвы и возможностей их мобилизации в условиях стационарного полевого опыта // Развитие почвенно-экологических исследований. – Москва: МГУ, 1999. – С. 134-153.
6. Кореньков Д.А. Агроэкологические аспекты применения азотных удобрений. – Москва: Колос, 1999. – 296 с.
7. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохіміческіх систем почвенного питания растений. – Москва: Агропромуздат, 1990. – 219 с.
8. Лапа В.В. Ресурсосберегающие системы удобрений сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах: Автограф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.04 / БелНІІПА. – Мінск, 1995. – 36 с.
9. Семененка Н.Н., Невмержыцкій Н.В. Азот в земледелии Беларуси. – Мінск: Хата, 1997. – 196 с.
10. Beschow H., Gransee A., Merbach W. Nährstoffdynamik im Verlauf der Bodenbildung auf Lösssubstrat // UFZ-Bericht. – 1999. – № 24. – S. 203-206.
11. Schweitzer K., Pagel H. Einfluß langjährig unterschiedlicher Düngung auf die P-Fraktionen und die P-Sorption im Boden // UFZ-Bericht. – 1999. – № 24. – S. 229-232.
12. Spiegel H., Lindenthal Th. Auswirkungen unterschiedlicher P-Düngerformen und -mengen auf P-Bilanzen, $P_{CAL/DL}$ -Gehalte im Boden und auf den Ertrag (Ergebnisse von drei 40jährigen Dauerversuchen in Österreich) // UFZ-Bericht. – 1999. – № 24. – S. 107-110.